

© Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Установа адукацыі «Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў»

УВАГА! Фатаграфаванне, капіраванне і распаўсюджванне тэставага матэрыялу цягне за сабой адміністрацыйную адказнасць.

ДРТ–2023 г.

Сусветная гісторыя (навейшы час)

Варыянт змяшчае 38 заданняў і складаецца з часткі А (16 заданняў) і часткі В (22 заданні).
На выкананне ўсіх заданняў адводзіцца 90 мінут. Будзьце ўважлівыя! Жадаем поспеху!

Частка А

У кожным заданні часткі А **толькі адзін** з прапанаваных адказаў з'яўляецца правільным. У бланку адказаў пад нумарам задання пастаўце метку (x) у клетачцы, якая адпавядае нумару выбранага Вамі адказу.

A1. Мірны дагавор краін Антанты з Германіяй быў падпісаны 28 чэрвеня 1919 г. у ходзе:

- 1) Парыжскай канферэнцыі; 3) «паходу на Рым»; 5) паўстання ваенных маракоў у Кілі.
2) канферэнцыі ў Мюнхене; 4) «рурскага крызісу»; маракоў у Кілі.

A2. Ю. Пілсудскі абвясціў аб правядзенні палітыкі «санацыі» ў Польшчы ў:

- 1) 1918 г.; 3) 1923 г.; 5) 1939 г.
2) 1922 г.; 4) 1926 г.

A3. Устанавіце адпаведнасць.

Асоба	Сфера дзейнасці	
А) Э. Хемінгуэй	1) філасофія	
Б) С. Далі	2) жывапіс	
В) О. Шпенглер	3) літаратура	
1) АЗБ1В2;	3) А1Б3В2;	5) А1Б2В3.
2) А2Б3В1;	4) АЗБ2В1;	

A4. У адпаведнасці з «Дэкларацыяй правоў народаў Расіі» Савецкая Расія ў снежні 1917 г. прызнала незалежнасць:

- 1) Кубані; 3) Урала; 5) Польшчы і Фінляндыі.
2) Бесарабіі; 4) Закаўказзя;

A5. Грамадзянская вайна ў Савецкай Расіі завяршылася ў лістападзе 1922 г. з узятцём Чырвонай Арміяй:

- 1) Крыма; 3) Уладзівастока; 5) Омска.
2) Прыбалтыкі; 4) Паволжы;

A6. Адзначце характэрныя рысы палітыкі «ваеннага камунізму».

а) нацыяналізацыя прамысловасці	1) а, в
б) прыцягненне замежнага капіталу	2) а, д
в) замена харчразвёрсткі харчпадаткам	3) б, г
г) адмена ўраўняльнага размеркавання	4) б, д
д) стварэнне працоўных армій	5) в, г

A7. Адным з прадстаўнікоў савецкай дзіцячай літаратуры ў 1930-я гг. быў:

- 1) К. С. Малевіч; 4) С. М. Эйзенштэйн;
2) К. І. Чукоўскі; 5) К. Э. Цыялкоўскі.
3) І. П. Паўлаў;

A8. На японскі трон у 1926 г. узышоў імператар:

- 1) Пу І; 3) Рэза-шах; 5) Хірахіта.
2) Аманула-хан; 4) Сунь Ятсен;

A9. У снежні 1940 г. быў зацверджаны праект нападу Германіі на СССР – план:

- 1) «Баграціён»; 3) «Барбароса»; 5) «Оверлорд».
2) «Ост»; 4) ленд-ліз;

A10. Агульнае кіраванне і каардынацыю дзеянняў франтоў пад Сталінградам (ліпень 1942 г. – люты 1943 г.) ажыццяўлялі:

- 1) Г. К. Жукаў і А. М. Васілеўскі; 4) П. К. Панамарэнка і К. С. Заслонаў;
2) М. В. Фрунзэ і С. М. Кіраў; 5) В. З. Корж і С. А. Каўпак.
3) С. М. Будзённы і К. Я. Варашылаў;

A11. Рух Супраціўлення ў гады Другой сусветнай вайны асабліва актыўным быў у:

- 1) Нарвегіі; 3) Фінляндыі; 5) Румыніі.
2) Югаславіі; 4) Венгрыі;

A12. Адзначце правільнае сцверджанне адносна Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў.

- 1) Да верасня 1942 г. савецкія войскі вызвалілі значную частку Беларусі.
- 2) Англія і Францыя ўступілі ў вайну пасля нападу Японіі на амерыканскую ваенна-марскую базу Пёрл-Харбар на Гавайскіх астравах.
- 3) На акупаванай тэрыторыі Еўропы гітлераўская Германія стварала «новы парадак».
- 4) Правядзеннем аперацыі па адкрыцці другога фронту ў Заходняй Еўропе камандаваў Б. Мантгомеры.
- 5) У ходзе Маскоўскай бітвы пад Прохараўкай адбылася адна з найбуйнейшых танкавых бітваў.

A13. Пачаткам «халоднай вайны» (1946), на думку гісторыкаў, стаў(-ла):

- 1) Карыбскі крызіс;
- 2) «Пражская вясна»;
- 3) стварэнне НАТА;
- 4) прамова У. Чэрчыля ў Фултане;
- 5) узвядзенне Берлінскай сцяны.

A14. Адзначце галіну культуры, да якой адносіцца творчасць Ф. Феліні і Ф. Ф. Копалы:

- 1) кінематограф;
- 2) літаратура;
- 3) архітэктура;
- 4) музыка;
- 5) выяўленчае мастацтва.

A15. На XXII з'ездзе КПСС у кастрычніку 1961 г. быў(-ла) прыняты(-а):

- 1) курс на «паскарэнне і перабудову»;
- 2) курс на індустрыялізацыю;
- 3) Канстытуцыя РСФСР;
- 4) план ГОЭЛРО;
- 5) новая Праграма партыі.

A16. На мяжы 1980–1990-х гг. у СССР:

- 1) адбыўся чачэнскі канфлікт;
- 2) пачаўся «парад суверэнітэтаў»;
- 3) былі ўведзены войскі ў Афганістан;
- 4) да ўлады прыйшоў Л. І. Брэжнеў;
- 5) была прынята новая Канстытуцыя СССР.

Частка В

Адказы, атрыманыя пры выкананні заданняў часткі В, запішыце ў бланку адказаў. Кожную літару, лічбу пішыце ў асобнай клетачцы (пачынаючы з першай) па ўзорах, указаных у бланку.

V1. Міжнародная канферэнцыя ў Лакарна (Швейцарыя) адбылася ў _____ годзе.

Адказ запішыце ў выглядзе чатырохзначнага ліку. Напрыклад: 1917.

V2. Палітыка выхаду з сусветнага эканамічнага крызісу (1929–1933), якая праводзілася прэзідэнтам ЗША Ф. Д. Рузвельтам, атрымала назву «_____».

Адказ запішыце словам (або словамі без прабелаў, дэфіса або іншых раздзяляльных знакаў) у форме назойнага склону.

V3. Адзначце два наступствы сусветнага эканамічнага крызісу 1929–1933 гг.:

- 1) рэзкае скарачэнне прамысловай вытворчасці ў краінах Захаду;
- 2) скарачэнне ўрадамі краін Еўропы выдаткаў у сацыяльнай сферы;
- 3) прыход фашыстаў да ўлады ў Італіі;
- 4) разбурэнне міжнароднага гандлю;
- 5) распад сусветнай каланіяльнай сістэмы.

Адказ запішыце лічбамі (парадак запісу лічбаў не мае значэння). Напрыклад: 13.

V4. Адзначце тры падзеі, якія адбыліся ў гісторыі краін Еўропы і ЗША ў міжваенны перыяд.

- 1) Вашынгтонская мірная канферэнцыя;
- 2) стварэнне Лігі Нацый;
- 3) прыняцце Канстытуцыі Італіі;
- 4) перамога Народнага фронту на парламенцкіх выбарах у Францыі;
- 5) Карыбскі крызіс.

Адказ запішыце лічбамі (парадак запісу лічбаў не мае значэння). Напрыклад: 123.

V5. Адзначце тры характэрныя рысы новай эканамічнай палітыкі ў Савецкай дзяржаве:

- 1) нацыяналізацыя прамысловасці;
- 2) адмена картачнай сістэмы размеркавання;
- 3) прыцягненне замежнага капіталу;
- 4) паступовае аднаўленне грашовага абарачэння;
- 5) замена харчпадатку харчразвёрсткай.

Адказ запішыце лічбамі (парадак запісу лічбаў не мае значэння). Напрыклад: 123.

V6. Узвельчэнне адной асобы (зазвычай дзяржаўнага дзеяча) сродкамі масавай інфармацыі, у творах мастацтва, дзяржаўных дакументах, законах – гэта _____.

Адказ запішыце словам (або словамі без прабелаў, дэфіса або іншых раздзяляльных знакаў) у форме назойнага склону.

В7. Устанавіце паслядоўнасць падзей у гісторыі Савецкай дзяржавы ў 1917–1939 гг.

- 1) Уступленне СССР у Лігу Нацый;
- 2) пачатак правядзення суцэльнай калектывізацыі сельскай гаспадаркі;
- 3) прыняцце Дэкрэта аб міры;
- 4) падпісанне Рапальскага дагавора з Германіяй.

Адказ запішыце лічбамі. Напрыклад: 4213.

В8. Устанавіце адпаведнасць.

Гістарычная падзея	Асоба
А) аб'яднанне Кітая пад уладай Гаміньдана Б) Саляны паход супраць англійскай манополіі В) роспуск палітычных партый у Японіі	1) Каноз Фумімара 2) Маа Цзэдун 3) Чан Кайшы 4) М. К. Гандзі

Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка. Памятайце, што некаторыя даныя правага слупка могуць не выкарыстоўвацца. Напрыклад: А1Б4В3.

В9. Ліквідацыя ваенных умацаванняў і збудаванняў на пэўнай тэрыторыі, а таксама забарона ўтрымліваць на гэтай тэрыторыі ўзброеныя сілы – гэта _____.

Адказ запішыце словам у форме назойнага склону.

В10. Адзначце дату (год) падзеі, якая адбылася апошняй сярод пералічаных:

- 1) наступальная аперацыя Чырвонай Арміі «Баграціён»;
- 2) Тэгеранская канферэнцыя;
- 3) падпісанне Акта аб капітуляцыі Японіі;
- 4) заканчэнне савецка-фінляндскай вайны.

Адказ запішыце ў выглядзе чатырохзначнага ліку. Напрыклад: 1917.

В11. Адзначце два рашэнні, якія былі прыняты на Крымскай (Ялцінскай) канферэнцыі (1945):

- 1) зацвярджэнне Статута Арганізацыі Аб'яднаных Нацый (ААН);
- 2) вызначэнне даты адкрыцця другога фронту ў Заходняй Еўропе;
- 3) падзел тэрыторыі Усходняй Прусіі паміж Венгрыяй і Польшчай;
- 4) стварэнне ўрада Польшчы на аснове камуністычнага Часовага ўрада, які размяшчаўся ў Любліне;
- 5) захаванне Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ў складзе СССР.

Адказ запішыце лічбамі (парадак запісу лічбаў не мае значэння). Напрыклад: 13.

В12. Адзначце дзве асноўныя рысы эканамічнай рэформы 1965 г. у сельскай гаспадарцы СССР:

- 1) адмена надбавак да цэн на звышпланавую прадукцыю;
- 2) павышэнне закупачных цэн на сельскагаспадарчыя прадукты;
- 3) пачатак асваення цалінных зямель Казахстана;
- 4) адмена абмежаванняў на вядзенне асабістай дапаможнай гаспадаркі.

Адказ запішыце лічбамі (парадак запісу лічбаў не мае значэння). Напрыклад: 12.

В13. Устанавіце паслядоўнасць падзей у гісторыі Савецкай дзяржавы пасля Другой сусветнай вайны.

- 1) Аварыя на Чарнобыльскай АЭС;
- 2) «Ленінградская справа»;
- 3) XIX Усесаюзная партыйная канферэнцыя;
- 4) XX з'езд КПСС;
- 5) запуск першага штучнага спадарожніка Зямлі.

Адказ запішыце лічбамі. Напрыклад: 42135.

В14. Канстытуцыя Расійскай Федэрацыі была прынята ў _____ годзе.

Адказ запішыце ў выглядзе чатырохзначнага ліку. Напрыклад: 1917.

В15. Устанавіце адпаведнасць.

Аўтар	Твор
А) А. М. Сакураў Б) Б. Л. Пастарнак В) А. К. Кот	1) кінафільм «Брэсцкая крэпасць» 2) кінафільм «Малох» 3) раман «Доктар Жывага»

Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка. Напрыклад: А1Б2В3.

B16. Устанавіце паслядоўнасць прыходу да ўлады дзяржаўных дзеячэй.

- 1) Г. Коль;
- 2) Ш. дэ Голь;
- 3) Л. Валенса;
- 4) М. Тэтчэр.

Адказ запішыце лічбамі. Напрыклад: 4213.

B17. Злучаныя Штаты Амерыкі выступілі з так званай дактрынай Трумэна ў _____ годзе.

Адказ запішыце ў выглядзе чатырохзначнага ліку. Напрыклад: 1917.

B18. Адзначце два правільныя сцверджанні адносна дзяржавы, тэрыторыя якой заштрыхавана на картасхеме:

- 1) паліцыя правяла антыкарупцыйную аперацыю «Чыстыя рукі»;
- 2) ініцыятарам ліберальных рэформ у 1968 г. быў А. Дубчак;
- 3) барацьбу за інтарэсы рабочых у 1980-я гг. узначальваў прафсаюз «Салідарнасць»;
- 4) у дзяржаве праводзіўся так званы «левы эксперымент»;
- 5) па ініцыятыве В. Гавела была створана палітычная арганізацыя «Грамадзянскі форум».

Адказ запішыце лічбамі (парадак запісу лічбаў не мае значэння). Напрыклад: 13.



B19. Адзначце дату (год) падзеі, якая адбылася першай сярод пералічаных:

- 1) прыняцце плана Маршала;
- 2) падпісанне заключнага акта Нарады па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе (НБСЕ);
- 3) прыняцце дактрыны Картэра;
- 4) утварэнне Федэратыўнай Рэспублікі Германія;
- 5) устанавленне рэжыму Чацвёртай рэспублікі ў Францыі.

Адказ запішыце ў выглядзе чатырохзначнага ліку. Напрыклад: 1917.

B20. Устанавіце адпаведнасць.

Гістарычная падзея	Дата
А) звяржэнне рэжыму С. Хусейна ў Іраку	1) 1953 г.
Б) паражэнне ЗША ў вайне супраць В'етнама	2) 1956 г.
В) заключэнне пагаднення аб перамір'і паміж Паўднёвай Карэяй і КНДР	3) 1973 г.
	4) 2003 г.

Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка. Памятайце, што некаторыя даныя правага слупка могуць не выкарыстоўвацца. Напрыклад: А1Б4В3.

B21. Сістэма нераўнапраўных (эканамічных і палітычных) адносін, што навязваецца суверэнным краінам Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі і накіравана на захаванне эксплуатацыі і залежнасці гэтых краін, – гэта _____.

Адказ запішыце словам у форме назойнага склона.

B22. Устанавіце АДЗІНА ПРАВІЛЬНУЮ адпаведнасць.

Асоба	Гістарычныя падзеі
А) А. Піначэт	1) «белая рэвалюцыя», прыняцце плана эканамічнага развіцця «трох чырвоных сцягоў»
Б) Маа Цзэдун	2) «Вялікая пралетарская культурная рэвалюцыя», абвешчэнне ўтварэння КНР
В) Дж. Неру	3) устанавленне рэжыму ваеннай хунты ў Чылі, звяржэнне рэжыму Батысты
	4) уступленне ў сілу Канстытуцыі Індыі, нацыяналізацыя Суэцкага канала

Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літары і лічбы. Напрыклад: А1.